

Гучная справа

ЦЯРПЛІВАСЦЬ БОКАМ ВЫЙШЛА?

«Не ўсё так проста. Не ўсё адназначна. Гэта вынік тых стасункаў, якія тут гадамі складаліся», — так сёння часцей за ўсё гавораць у Юравічах, дзе адбылося рэзананснае забойства.

Пакуль у далёкім палескім аграгарадку Юравічы Калінкавіцкага раёна ідзе следства наконт гучнай крымінальнай справы, людзі размаўляюць з журналістамі на ўмовах ананімнасці: просяць не называць сапраўдных прозвішчаў, не фатаграфавачу твараў. Бо дагэтуль не ўпэўнены, як усё закончыцца на гэты раз. Затое дакладна ведаюць: шмат разоў тым, хто сёння названы падазраваным, усё сыходзіла з рук. Вось і мой суразмоўнік таксама застанецца ананімным. Але ж спачатку нагадаем сутнасць рэзананснай справы.

У аграгарадку Юравічы Калінкавіцкага раёна ў ноч з 3 на 4 лістапада кампанія мясцовых жыхароў жорстка збіла двух мужчын і прычыніла пашкоджанні цела жонцы аднаго з пацярпелых. Вечарам 4 лістапада 45-гадовы пацярпелы памёр у бальніцы. Па падазрэнні ў здзяйсненні злачынства затрымалі траіх раней судзімых грамадзян. У момант затрымання ўсе былі ў стане алкагольнага ап'янення.

Цяпер приватнае меркаванне аднаго з жыхароў аграгарадка Юравічы наконт гэтай трагедыі і прычын, якія да яе прывялі:

— Гэта сітуацыя спела не адзін год. Забойства стала лагічным завяршэннем беспакаранасці, якая тут існавала. Усе жыхары Юравічаў пастаянна баяліся выканання пагроз. Таму большасць меркавала: абы ціха, пацярпім. Такая наша цярплівасць, якая ўсім бокам выйшла. Хоць у аграгарадку ёсць тыя людзі, якія не ішлі на повадзе ў хамства, якіе доўгі час дэманстравалі крымінальныя грамадзяне. Яны ж шмат разоў змаглі выкруціцца. Калі нешта здаралася, яны пагражалі: я цябе заб'ю. Людзі так разважалі: «А што мы можам, калі ўчэастковы ўсё ведае, але нічога не робіць? Ён жа з імі за руку вітаецца». Відаць, нават ночы такой не было, каб яны нешта недзе не выкралі. Адзін раз іх злавілі, калі ў хату залезлі, другі — калі сабак дваровых пастралялі. За сабак далі ўмоўны тэрмін самаму маладому. Неяк так атрымлівалася, што ўсё дарма праходзіла праз гэтых людзей. Між тым, калі была гісторыя з сабакамі, — іх забойцы паднялі лямант, што быццам міліцыя іх затрымала, парушаючы іх законныя правы. І тут праваахоўнікі панаехалі, блогеры ўсялякія — іх абаранялі. Такі гвалт стварылі. Прынамсі, ніхто з праваабаронцаў нават слова

не скажу, що гэтае 17-гадовае «дзіцё» проста так пастраляла дваровых сабак. Цяпер у нас новы старшыня сельсавета, былы дырэктар школы. Ён нічога тут не можа зрабіць. Яго маці жыве цераз агароджу з гэтымі таварышамі. Канешне, не ўсё адназначна наконт матываў гэтага злачынства. Там быў нейкі канфлікт паміж тымі, з кім здарылася бойка. Але той, каго забілі, — ніяк не ўдзельнічаў у гэтых разборках. Ён проста хацеў заступіцца за суседа.

Афіційний представник слідчого ка-
мітету на Гомельській вобласці Марыя
КРЫВАНОВА паведаміла, што рас-
следаванне кримінальнай справы аб за-
бойстве і замаху на забойства вяскоўцаў
працягваецца:

— 3 першага дня расследавання ў цэнтры пільнай увагі следчых — выяўленне прычын і ўмоў, якія спрыялі здзяйсненню злачынства. Супрацоўнікі Следчага камітэта высвятляюць якасць правядзення суб'ектамі прафілактыкі адпаведнай работы з падазраванымі, дастатковасць прынятых мер па забеспячэнні законнасці і правапарадку ў Юравічах.

Вядома, што падазраваньня на працягу доўгага часу дэманстравалі непавагу да грамадскага парадку, агрэсіўныя паводзіны і запужалі мясцовых жыхароў. Напрыклад, 25-гадовы вясковец сем разоў прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за крадзеж і адзін раз — за незаконную здабычу рыбы. За апошнія восем гадоў ён восем разоў прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці за дробны крадзеж, распіццё спіртнога ў грамадскім месцы і парушэнне правілаў дарожнага руху. Дарчы, тры штрафы так і не выплаціў.

20-гадовы падазраваны раней прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за хуліганства і пяць разоў — да адміністрацыйнай — за распіццё спіртнога ў грамадскім месцы, парушэнне ДДР. У яго адзін штраф дагэтуль не выплачаны.

17-гадовыя васковец прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за крадзеж незаконных дзеянняў ў адносінах да выбаўховага рэчыва. У кастрычніку суд Калінінскага раёна прызнаў непаўналетняга вінаватым у жорсткім абыходжанні з жывёламі і гвалце ў дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў. Яму далі два гады і адзін месяц абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую ўстанову і пасля абвяшчэння прысуду малады чалавек быў адпушчаны з залы суда. Між тым раённая пракуратура прынесла пратэст за мяккасць прызначанага пакарання. Дарэчы, з кастрычніка 2017 года

па ліпень 2018-га непаўналетні восем разоў прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці, у тым ліку за захоўванне па месцы жыхарства незарэгістраванай гладкаствольнай зброі, знаходжанне ў нецвярозым стане ў грамадскім месцы, парушэнне ПДР.

Пра таких звичайна кажучь: кляймо
няма дзе ставіць. Менавіта таму злачын-
ства выклікала вялікі грамадскі рэза-
нанс. Псіхалагічнае становішча ў агра-
гарадку стала яшчэ больш напружаным
пасля здзяйснення невядомай асобай
падпалу дома аднаго з падазраваных.
Кіраўніцтва Следчага камітэта па Го-
мельскай вобласці правяло сельскі сход
з мясцовымі жыхарамі. Марыя Крыва-
ногова расказвае, што ўсе меркаванні
вяскоўцаў наконт крымінагеннага стано-
вішча ў Юравічах зафіксаваны:

— Нашы супрацоўнікі давалі вяс-
коўцам інфармацыю пра тое, як ідзе
расследаванне крымінальнай справы,
зафіксавалі іх меркаванні пра крыміна-
геннае становішча ў Юравічах, расказалі
пра магчымасць ужывання мер бяспекі ў
дачынненні да сведак, акцэнтавалі ўвагу
на мерах крымінальнай адказнасці за
здзяйсненне некаторых відаў злачын-
стваў, у тым ліку за падпад і неданя-
сенне пра злачынства. Расследаванне
крымінальнай справы працягваецца, яно
знаходзіцца на асабістым кантролі на-
чальніка УСК па Гомельскай вобласці.
Дарэчы, падчас правядзення следчых
дзеянняў і аператыўных мерапрыем-
стваў былі ўстаноўлены новыя факты па
акалічнасцях здзейсненага злачынства.
Выяўлены яшчэ адзін эпізод супраць-
праўнай дзейнасці двух затрыманых. Па
даных следства, сёлта ў сакавіку двое
мясцовых жыхароў, 1998 і 2001 годаў
нараджэння, выкарыстоўваючы тапары-
шча, збілі свайго аднавяскоўца.

На падставе сабраных па справе доказаў следствам 14 лістапада двум старэйшым грамадзянам прад'яўлена абвінавачанне па артыкулах аб забойстве чалавека і замаху на забойства трох чалавек, здзейшаных групай асоб. 20-гадоваму і непаўналетняму — па артыкуле аб асабліва злосным хуліганстве. Усе трое знаходзяцца пад вартай.

УСК па Гомельскай вобласці звяртаецца да грамадзян, якія валодаюць інфармацыяй пра супрацьпраўную дзейнасць падазраваных, з просьбай паведаміць яе супрацоўнікам Следчага камітэта па тэлефонах: (8 0232) 69-31-23, (8 029) 743-75-45.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества. Торгового коммунального унитарного предприятия «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»					
Таблица № 1					
№ п/п Лота	Наименование и краткая характеристика предмета торгов	Начальная стоимость с учетом НДС 20 %	№ п/п Лота	Наименование и краткая характеристика предмета торгов	Начальная стоимость с учетом НДС 20 %
1	Тележка гидравл. 2500 кг 1150*550 мм	210,24	3	Шкаф-купе 1774-450-2156	35,19
2	Тележка гидравл. АС 25 1073	35,07	4	Кап. строение № 500/С-36629, площадь – 1414 кв. м	279 000,00
<i>В отношении лотов № 1 – № 3 проводятся четвертые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 17.10.2018 в газете «Звезда». Цена на предмет торгов снижена на 40 %. Окончание приема заявлений в 16.00 27.11.2018.</i> <i>В отношении Лота № 4 проводятся четвертые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 17.10.2018 в газете «Звезда». Цена на предмет торгов снижена на 25 %. Окончание приема заявлений в 16.00 27.11.2018.</i> <i>Лот № 4 расположен по адресу: г. Минск, ул. Селицкого, д. 39, на земельном участке с кадастровым номером 50000000000800170 площадью 0,2813 га, который предоставлен на праве временного пользования</i>					
Таблица № 2					
№ п/п Лота	Наименование и краткая характеристика предмета торгов	Начальная стоимость с учетом НДС 20%	№ п/п Лота	Наименование и краткая характеристика предмета торгов	Начальная стоимость с учетом НДС 20%
1	Строительные товары в ассортименте (перечень https://sites.google.com/site/pcjuristcom/stroitelnye-tovary)	9 616,71	3	Утеплитель top 35 мм (2,5x0,58; толщ. 35, 511 шт.)	4 428,29
2	Утеплитель top 20 мм (2,5x0,75; толщ. 20, 159 шт.)	1 017,96			
<i>В отношении имущества, указанного в таблице № 2, проводятся вторые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 17.10.2018 в газете «Звезда». Цена на предмет торгов снижена на 20 %. Окончание приема заявлений в 16.00 27.11.2018 г.</i>					
Дата и время проведения торгов (Таблица № 1)		28 ноября 2018 года в 14.00 (регистрация с 13.40 до 13.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121			
Шаг аукциона		5 % от начальной стоимости предмета торгов			
Задаток		10 % от начальной стоимости предмета торгов			
Информация о продавце	Торговое коммунальное унитарное предприятие «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», г. Минск, ул. Селицкого, д. 39 (ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10)				
Условия для участия в торгах	1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah. 2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: Задаток для участия в торгах по Лоту № __ (Таблица № __), проводимых __. __.2018. 3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 4. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи (при покупке объекта недвижимого имущества – 1 месяц с даты регистрации договора купли-продажи). 5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона. 6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – Андрей, тел. +375 29 304 25 60. 7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16				
Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: • 8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru					